

БЮРОКРАТИЗМ І АБЛОМАУСКІЯ ТЭМПЫ

ГАСПАДАРЧЫХ ОРГАНІЗАЦЫЙ ПАГРАЖАЮЦЬ ЗРЫВАМ АСЕНЬНЯГА НАБОРУ У ФЗВ

„Чырвоная Зьмена“, прымаючы выклік „Комсомольской Правды“ на соцспарніцтва па найлепшай падрыхтоўцы і прывядзе зьню асеньняга набору ў ФЗУ, паўторна зварочваецца да намітэтаў комсамолу з заклікам да рашучых зрухаў у справе падрыхтоўкі да набору ўключэньня агрававых і раённых арганізацый у сацыялістычнае спарніцтва

Тут асеньняму набору рыхтуюць прававал

„ЦК абавязвае ўсе мясцовыя арганізацыі комсамолу працаваць самы актыўны ўдзел у комплектаваньні ФЗВ, зрабіўшы асеньні набор выхадным пунктам фарсаванага развіцьця школ фабзавучаў“.

(З пастановы ЦК УсёЛКСМ)

Савецкая Беларусь—індустрыялізаецца.

Там, дзе зусім надаўна былі непраходныя балоты, сёньня будуць электрастанцыі.

На пустырох уздымаюцца новыя заводы і фабрыкі. Карлікавыя і усаматужныя заводы пашыраюцца ў гіганты.

Але шпарнія тэмпы росту індустрыі ўпараюцца ў „вузак“ месца—у кадры. З падрыхтоўкай кадраў у нас небясьпечна. Адчуваецца вялікі голод у людях. Кожны завод, кожная фабрыка просіць кваліфікаванае сілы, людзей. А з падрыхтоўкай гэтых кваліфікаваных людзей у нас справа пастаўлена дрэнна.

Ня ЦП, а ФЗВ

Восьмем дзяўчынаў прыкладу Беларусі Манчэспер—Гомель і паглядзім як там абстаіць справа з кадрамі.

Гомсельмашу патрэбна 900 чалавек. Пашыраюцца заводу імя Леніна—900 чалавек, заводу „Пролетары“ таўсама неабходны кваліфікаваныя людзі.

Дзе іх узяць?

— У ЦП? ЦП такіх не дае.

ЦП рыхтуе цесьляроў, пячнікоў, сталароў, „інвалідаў“, якія на вытворчасці сабе не апраўдваюць.

Курсы? У Гомелі былі 4-месячныя курсы шаўцоў, а зараз, скончыўшы гэтыя курсы чалавек

20-25 курсантаў знаходзяцца на біржы. Чаму рыхтуюць рабочых недафіцыйных спецыяльнасьцяй, калі ў металісты і іншых спецыяльнасьцях у нас голод.

І вось іменна тут узнікае пытаньне пытаньне аб фабзавучах, аб галоўнай крыніцы кадраў для нашай узрастаючай прамысловасьці.

„Знаворку ўсё добра“

Знаворку ўсё добра, але трэба толькі ходзіць трохку глыбей зірнуць на пастаноўку працы фабзавучаў, як адразу кінуцца ў вочы бяспечныя адносіны да іх. У Гомелі аб ФЗВ некаторыя нават і ня ведаюць. Па думцы некаторых нічога ня значыць, што фабзавучы ня маюць сваіх пяцігодкаў падрыхтоўкі кадраў, і справа зусім ня ў тым, што фабзавучы ня ведаюць колькі і якіх кваліфікацый ім трэба рыхтаваць рабочых.

Патрэбных абставін для работы ў гомельскіх фабзавучаў няма памышканьняў, абсталяваньня, настаўнікаў—няма. Фабзавучаў „Пролетары“ заняў памышканьне тэхнікуму Шляхоў Зносін.—Вы, калі ласка, паважаныя таварышы,—гавораць далікатна кіраўнікі тэхнікуму загадчыку ФЗВ,—паўтэі аслабенеце памышканьне, нам самім яно дазарэў патрэбна...

— Ды ўвайдзе ў становішча фабзавучаў... Няма памышканьня.. не даюць!

— А нам якая справа? Каб да новага навучальнага году вы нам аслабанілі памышканьне!

З навучальнымі майстэрнямі ня лепш. Па праўдзе кажучы, ніякіх навучальных майстэрняў няма, ёсьць цесны завод „Пролетары“, куды загалі фабзавучаў, і інструк-

тарам гэтых фабзавучаў працуюць майстар цэху.

А пагэтаму інструктар зварочвае ўвагу на працу цэху, а не на фабзавуч

У дзяржніцаў ня лепш

З фабзавучам імя Дзяржынскага ня лепш, ня глядзячы на тое, што ён існуе ўжо 8 год. Вучэбныя майстэрні ў час дажджу—лужа. „Страха майстэрні“ ў укывае не ад дажджу, а ад сонца—кажа загадчык школы. У школе песната немагчыма. Загадчык школы—рабочы вылучэнец тав. Ключнінаў—проста заўлае:

— Калі нам не дадуць памышканьня к асеньняму набору, мы ня зможам прыняць піводнага чалавека, гэта значыць, што асеньні набор у гомельскай школе ФЗВ імя Дзяржынскага будзе сарваным, г. зн. што прамысловасьць, якая патрабуе кваліфікаванае сілы, не атрымае 135 кваліфікаваных рабочых, якія павінны быць прыняты асеньнім наборам.

Дзецішча комсамолу—ФЗВ—зацінулі на задворні

Пагутарце з любым гомельскім фабзавучам і кожны вам скажа:

— Партыя і комсамол завастраюць увагу ўсёй грамадзкасці на пытаньні кадраў, але, ня глядзячы на гэта, наш фабзавуч зацінулі ўсім арганізацыямі на задворні.

І на самой справе, партыйнае кіраўніцтва ФЗВ адсутнічае. Комсамольская арганізацыя Гомеля, замест таго каб па-большавіцку кіраваць фабзавучам—дзецішчам комсамолу,—не звяртае на яго ўвагі. У ФЗВ заводу „Пролетары“ сакратар комсамольскага калектыву яшчэ піводнага разу ня быў. Аб гэтым напісалі ў „Палескую Праўду“, але і пасля заметкі ён не зьявіўся.

Комсамольскі калектыву заводу імя Леніна таўсама не звяртае належнае увагі на фабзавуч імя Дзяржынскага.

Мы маем цэлы шэраг недарэчнасьцяў у ФЗВ, а іменна: бюро комсамольскай ячэйкі няздольна кіраваць актыўнасьцю мас фабзавучаў, а пагэтаму адарвалася ад мас. Уся праца ў школе, асабліва ў апошні час, занялася. Бюро калектыву аб гэтым ня ведае.

Сакратар ячэйкі ФЗВ тав Юрыўко і яго намеснік Багініскі кажуць:

— Мы жадаем працаваць, але ня ведаем як. РК завальвае нас наперакмі, але практычнай дапамогі мы ня маем.

Часта слова ў нас—пусты гук

Фабзавуч напружвае ўсе сілы для таго, каб выканаць праграму навучаньня. Фабзавуч абвясціў сябе ударным. Соцспарніцтва стала метадам працы школы, але мы ўпіраемся ў памышканьне. Калі нам не дадуць памышканьня, мы ня зможам выпусьціць добравясныя кадры, калі нам не дадуць памышканьня—сарвеца набор,—так загадчык адной школы дакладваў на бюро РК КП(б)Б, а потым на РК ЛКСМБ.

Бюро РК ЛКСМБ, як і бюро РК КП(б)Б выносяць шмат абвясочую красамую рэзолюцыю. У ёй зноў-

Маўчаць-злачынна, адказвайце!

У газэце „Чырвоная Зьмена“ за № 134 ад 12 чэрвеня быў зьмешчан выклік газэты „Комсомольская Правда“ на сацыялістычнае спарніцтва па найлепшай падрыхтоўцы і правядзеньню асеньняга набору ў ФЗВ.

„Чырвоная Зьмена“ зьявіўшы выклік „Комсомольской Правды“ уключылася ў соцспарніцтва і ў сваю чаргу звярнулася да агрававых і раённых арганізацый і асобных ячэек комсамолу з заклікам аб уключэньні ў сацыялістычнае спарніцтва.

Ня глядзячы на тое, што па цэламу шэрагу ФЗВ справа з падрыхтоўкай да асеньняга набору пастаўлена з рук вон дрэнна, піводны раённы і агрававы камітэт не адгукаўся на гэтую справу, ня ўключыўся ў соцспарніцтва па гэтым важнейшаму палітычнаму мерапрыемству.

Дружэмы сёньня матар’ял аб становішчы і працы гомельскіх школ ФЗВ і палага шэрагу другіх школ вучнёўства сьведчыць аб тым, што пры ўмовах такой „гнутэасці“ пры такіх тэмпах справа з асеньнім наборам стаіць пад пагрозай зрыву.

Комсамольская арганізацыя, якая ўвесь час вядзе рашучую барацьбу за ФЗВ, як „асноўную форму падрыхтоўкі кадраў“ павінна больш рашуча ўзяцца за гэтую справу, таму, што зрыв асеньняга набору ў ФЗВ будзе рашучым ударам па справе вырашэньня праблемы кадраў.

Сёньнешні матар’ял павінен паслужыць сыгналам усім тым, хто лічы не зразумёў усю сур’ёзнасьць і адназначнасьць гэтай працы.

Мы жадаем ад комсамольскіх камітэтаў водгукаў на наш паўторны выклік. Маўчаць—злачынна.

дзеш і аб дапамозе, і аб клопатах, і аб памышканьні і яшчэ аб многім іншым.

Загадчык, радуецца, весела пацірае рукі.

— Раённае кіраўніцтва абяцала дапамагчы! Але, ахоці мне. У нас яшчэ велімі часта слова—пусты гук. Гэты прыгожы рэзолюцыі, якія выносілі пасля дакладу, ляжаць пад сундаком пад сунком, чакаючы чарговага дакладу загадчыка школы, а можа спатрэбіцца паказаць каму небудзь пры абсьледваньні работы арганізацыі? Тады сакратар РК паказаўшы рэзолюцыі, скажа—мы кіравалі фабзавучам, вось нават рэзолюцыі!

Прамфінплян, аб якім аллах ведае

— Што такое прамфінплян? Што ён сабою ўяўляе? Ці ведае фабзавуч што такое прамфінплян?

— Скажу па-праўдзе, ня ведаю я гэтага. Праўда, часам праглядаючы газэту сустракаю слова прамфінплян, але што гэта такое, як ён складаецца,—аллах яго ведае. Справа ў тым, што мы адарваны ад жыцьця па вытворчасці, мы раённы ўсяго—фабзавучы. Мы ня цікавімся профсаўным жыцьцём, ня ходзім на сходы, на вытворчыя камісіі і нарады.

Для большасці з нас гэта вялікі сакрэт і ты думаеш мы ў гэтым вінаваты?

— Вінаваты ты, што прыходзіць да нас у час перавыбаруў, скандалаў, што „затапляюць нас морам паперак, але ня кіруюць“.

Хіба-ж гэта няпраўда, таварышы з РК?

„Рыхтаваць кадры—не аладні пячы“

Адзін фабзавучнік на сходах выказаўся так:

— Рыхтаваць рабочыя кадры для сацыялістычнага будаўніцтва—не аладні пячы. Патрэбна даць магчымасьць фабзавучам вучыцца, набірацца, а вошты і звычай у сваёй адказнай рабоце на вытворчасці“.

І ён мае рацыю. Недадзенаць зараз палітычнае значэньне падрыхтоўкі кадраў—значыць быць опартуністам. А многія таварышы з кіраўнікоў Гомельскай арганізацыі ЛКСМБ бязумоўна недаацанілі палітычнага значэньня фабзавучу, як асноў-

най крыніцы падрыхтоўкі рабочых кадраў, а таму з „халадом“ адносіцца да яго штодзённых запатрабаваньняў.

А як з фабзавучам на „Гомсельмашы“?

„Гомсельмаш“—гэты водат будаўніцтва сельска-гаспадарчых машын—пачне хутка працаваць поўным ходам. Імя індустрыі кваліфікаваныя людзі, а іх няма.

А ці думаеце вы аб ФЗВ?

ФЗВ? Недае хтосьці і штосьці вырашае і думае, нават больш—асыгнавалі нейкую суму грошай, але мы нічога практычнага і канчатковага ня ведаем,—адказваюць нам на запыты.

У АК ЛКСМБ, як і ў РК таўсама нічога пэўнага ня скажуць аб фабзавучы пры Гомсельмашы.

„Чырвоная Зьмена“ ўжо пісала і заклікала арганізацыю ўступіць у сацыялістычнае спарніцтва па выкліку „Комсомольской Правды“ на лепшае правядзеньне асеньняга набору ў фабзавучы. Водгукаў пакуль што на старонках газэты няма ні бачым; ня ведаюць аб гэтым і нічога ня робяць і ў Гомелі. Як АК, так і РК і ячэйкі ў спарніцтва ня ўключыліся.

Часу мала. Трэба працаваць ударна, выкарыстоўваць кожную хвіліну, інакш мы можам сарваць надыходзячы набор.

Цішка Верны.

„Аб кадрах мы яшчэ ня думалі“

Правядзеньне новага набору ў фабзавуч комсамольскім калектывам шкоўскай фабрыкі „Спартак“—ня было прадугледжана, аб ім нават і не ўспаміналася. Гое самае здарылася з профгаскурсамі, якія разваліліся з-за нядабайнасьці саміх-жа комсамольцаў.

На запытаньне: „што зроблена па падрыхтоўцы кадраў, сакратар калектыву ЛКСМБ спалоўна адказаў:— аб кадрах мы яшчэ неадумаем“!

Калі-ж вы заўважэцеся, таварышы з бюро калектыву?

Мяцеліца.

Складзеце ўмовы для работы і вучобы адкрыты ліст

Матэрыял аб’яднаньня і адміністрацыі заводу „Пролетары“

Гіганцкі рост нашай прамысловасьці штодзённа прад’яўляе вялікі попыт на кваліфікаваную рабочую сілу. Школа ФЗВ пры заводзе „Пролетары“ пры сучасных умовах работы ні ў якім выпадку ня можа забясьпечыць падрыхтоўкі неабходнай колькасці кваліфікаваных рабочых.

Пяцігодка патрабуе для гомельскай прамысловасьці якая развіваецца шпаркім тэмпам, да 5 тысяч кваліфікаваных рабочых.

Школа зможа даць толькі каля 200 чалавек. Адсутнасьць памышканьня як для практычных, так і для тэарэтычных заняткаў, раскіданасьць майстэрняў па ўсім горадзе, адсутнасьць праграмага навучаньня з-за цеснасьці ў ліцэйным цэху, адсутнасьць абсталяваньня, незацікаўленасьць у рабоце школы з боку заводу і Белмэталтэрэсту—вось прычыны, якія не дадуць школе выканаць ускладзеныя на яе абавязкі.

Ніякай увагай школа не карыстаецца з боку профсаўнальных, партыйных і комсамольскіх арганізацый заводу „Пролетары“. Школа ня мае ніякіх паказаньняў аб колькасці і патрэбнай кваліфікацыі надыходзячага асеньняга набору.

Агульны сход школы ФЗВ зварочваецца да заводкіраўніцтва і Мэтал’аб’яднаньня з наступным патрабаваньнем:

1. Даць чоткія дырэктывы аб асеньнім набору і спецыяльнасьцях, якія павінна падрыхтаваць школа.
2. Забясьпечыць школу майстэрнямі і належным абсталяваньнем.
3. Забясьпечыць клясы для тэарэтычных заняткаў.
4. Падрыхтаваць інтэрнат для вучняў з дзіцячых дамоў і іншых гарадоў.

Мы просім партыйныя, профсаўнальныя і комсамольскія арганізацыі ўдзяляць школе больш увагі.

Усё гэта даасць магчымасьць нормальна прыступіць да новага навучальнага году. Калі ўсе гэтыя пункты будуць выкананы, дык мы зможам даць неабходныя кваліфікаваныя рабочыя кадры.

Агульны сход школы ФЗВ заводу „Пролетары“

ЗМАГАЦА ЗА ЗАСЕУ КОЖНАГА КАВАЛАЧКА ЗЯМЛІ З УСЕЙ РАШУЧАСЬЦЮ ЁДАРЫМ ПА ТЫХ, ХТО СПРАБУЕ САРВАЦЬ СЯЎБУ СІЛОСНЫХ КУЛЬТУР І ПАБУДОВУ СІЛОСНЫХ ЯМ

Ніводнага га незасеянай зямлі

Наша газета заклікала ўсё комсамольскія, саветскія і грамадскія арганізацыі, усе цэнтральныя і акруговыя газеты наладзіць з 15 чэрвеня двухтыднёвыя па засеу пустуючых зямель.

Нельга ні ў якім разе забываць—пісала газета,—што засеу усёй плошчы, выкарыстанне малейшага кавалачку годнай зямлі зьяўляецца важнейшай умовай паспяховага выканання пцігодкі.

Кожны га засеянай зямлі—даглітка ў фундаманце сацыялістычнага будаўніцтва, ёсць удар па клясавых ворагах і яго аргітах-опартуністах усіх адценьняў.

Нельга ні на хвіліну забываць на важнейшую праблему сённяшняга дня—жывёлагадоўлю, вырашэнне якой цесна звязана з кармавой праблемай.

Засеу сілосных культур—кукурузу, славашнік, віку з аўсом, будзе садзейнічаць хутчэйшаму вырашэнню праблемы жывёлагадоўлі.

Аднак, матар'ялы, якія зьмешчаны ў сёньнешнім нумары паказваюць пагрозу поўнага зрыву службы сілосных культур, у асобных раёнах і акругах. Многія гора-кіраўнікі і опартуністы з палыводсаваў, колгасаў і іншых і комсамольскія камітэты раённых і акруговых маштабаў (Полацкі) замест баявой работы заняліся „удасканальнем“, скарачваньнем заданьняў па сілосаваньню.

Шмат якія арганізацыі на сёньнешні дзень „увагадзяць“, „маркуюць“, займаюцца складаньнем праектаў пабудовы сілосных ям і ня бачаць і ня ведаюць аб тым, што сілосныя культуры ляжаць на складах.

Сянь сілосныя культуры можна на працягу бліжэйшых дзён.

Комсамол павінен мобілізаваць усе свае сілы на выкананьне лэўгуну партыі „Ніводнага га незасеянай зямлі“.

Выканалі на 30 проц.

У Пухавіцкім раёне маюць зьвесткі аб выніках пасеу-нампані толькі да 10 мая. Палажыць канец галавацятству

У Пухавіцкім раёне вясеньнянага сьветару, так і для індывідуальных гаспадарак, хліба працаўнікі перавышай пляну. Лічыць гэта рэчаіснасьцю нельга, бо ўсе раённыя ўстановы маюць зьвесткі толькі на 10 мая г. г., далейшых зьвестак няма. Тлумачаць гэта тым, што сельсаветы не дастаўляюць гэтых зьвестак у сувязі з вучотам аб'ектаў абкладаньня.

Чагіром сельсаветам дадзены вымовы за недастаўку зьвестак. Больш рашучых мер прынята ня было.

Па зьвестках, якія маюцца ў раёне, відаць наступнае: колгасы павінны былі засеяць 7397 га, а індывідуальныя гаспадаркі 19158 га. На 10-ае мая колгасы выканалі 36,5 проц. індывідуальныя гаспадаркі—32 проц. Па тэхнічных культурах колгасы павінны былі засеяць 460 га, а індывідуальныя гаспадаркі 1145 га. Колгасы выканалі свой плян на 8,5 проц., а індывідуальныя гаспадаркі на 26,6 процантаў.

Плян вясеньняй службы разасланы па сельсаветах сваечасова, але-ж як ён выконваецца,—невядома.

Яшчэ горш пастаўлена справа з забясьпечаньнем насеньнем. Райпалыводсаюз на сёньнешні дзень ня ведае колькі выдана і колькі патрэбна было насеньня як для сацыялістыч-

нага сьветару, так і для індывідуальных гаспадарак, хліба працаўнікі ўспэўнаны, што за выключэньнем лубіну раён забясьпечэн усім насеньнем на 100 проц. Аджук гэта відаць? Аджук няма.

Комсамольская арганізацыя з энтузіязмам працавала ў гэтай бальшавіцкай службе. Былі арганізаваны брыгады па ачыстцы насеньня, абслугоўваньне абораў і інш. Комсамольскія колгасавікі (Новасёлкі, Загай і Суцін) аказана вялікая дапамога бядняцкім індывідуальным гаспадаркам. Наогул арганізацыя па-бачому праводзіла службу, але-ж некаторыя ічэйкі не ўсвядомілі вялікага значэньня гэтай службы. Так: Турыйская, Пытлінская, Дрычынская і Сяргеевіцкая нікага ўдзелу ў службе ня прымалі. Сяргеевіцкая ічэйка, паставаю РК ЛКСМБ, аб бляздзейнасьці ў вясеньняй пасеунай кампаніі распущана.

Галоўная ўвага ў гэты час зьвернута на наладжаньне працы ў колгасах; ічэйкі вылучаюць брыгады. Ёсць некаторыя вынікі соц. спарборніцтва паміж колгасамі і ўвадзеньне ударніцтва.

Увага арганізацыі ў гэты час накіравана на падрыхтоўку да ўборачнай кампаніі.

Абр.

„ЦІ НЕЛЬГА СКАРАЦІЦЬ ПЛЯНЫ СІЛОСАВАНЬНЯ“

Так заяўляюць опартуністыя Полаччыны

Справа сілосаваньня, падхопленая комсамолам, пачынае завабываць „свай месца“ і на Полаччыне. Але яна праходзіць праз „цярністы“ шлях, праз „карчы“, якія параскідалі ровныя арганізацыі як Малжывёласаюз, Палыводсаюз і іншыя „саюзы“ акруговага і раённага „калібру“.

У раёнах так:—што сілос?—і раённы бюрократ, ці галавалі з Колгасаў, ці Райвыканавому пачне капацца ў тоўстых справах і адказвае:—„Вось па пляну дзьве баншты і 5 ям прыдзеца пачаць“.

Такія факты і ў Ленельскім і ў Вульскім, а таксама і ў астатніх раёнах акругі.

А ў Вульскім райколгасаўзе яшчэ „разумней“ падшлі да справы сілосаваньня Аграном Ждану кажа:

„Гэты плян—5 ям—быў разлічан на судальную колэктывізацыю раёну, а зараз прыдзеца скараціць“.

«ІВАН КІВАЕ НА ПЯТРА»...

Справа сілосаваньня ў акруговых арганізацыях перажыве яшчэ стадыю „чахарды“. Ніхто нічога не ведае, і кожны ківае адным і другогам. Палыводсаюз ківае на Малжывёласаюз, апошні—на земадзел, а земадзел—на Колгасаў, а Колгасаў заўляе, што справы складаньня плянаў па сілосаваньню датычацца Акріплян. А прадстаўнік Акріплян—аграном Шутаў—прышоўшы на акруговую нараду па сілосаваньню, якая была склікана Акруком комсамолу, пачаў тут-жа складаць пляны.

У акруговых аграномаў і спецаў, а таксама ў раённых аграномаў да гэтых часу вітае такая шкодная думка: „Бяз сродкаў і тэхнікаў сілосных ямы не пабудуеш“.

Выходзячы з такой тэорыі, практычна робяць „оргвывады“.

Выходзячы з гэтага і бюро АК ЛКСМБ адхіліла ўстаноўку ЦК ЛКСМБ і рашыла пабудоваць па акрузе толькі 220 сілосных ям, забывшыся, што комсамольскіх ічэек у раёне 300, так што, згодна галавацятскага рашэньня АК ЛКСМБ, на адну вясковую ічэйку прыпадае пабудова 3/4 ямы.

„ЗЫМАЙЦЕ З ПРАЦЫ, А ЗА ДАНЬНЯ ВЫКОНВАЦЬ ЯЯ БУДУ“

А раённыя арганізацыі гэтую скідку ішчэ больш „удасканалілі“. Так, напрыклад, Вульскі райком комсамолу паставіў пабудоваць у раёне толькі 12 ям. А калі сакратару РК—Акасевічу паказалі на паставу ЦК аб тым, што кожная ічэйка павінна пабудоваць ня менш, як 5 ям, і што АК св-ей апошняй паставой (выправішы сваю памылку) даў задзеньне Вульскаму раёну аб пабудове 180 ям, дык гэты гора-кіраўнік аж ускіпеў:—„Гэта галавацятства ЦК і галавацятскае яго паставана. Няхай зьнімаюць з работы, але задзеньне ня буду выконваць!“

на інакшаму падшлі да сілосаваньня некаторыя комсамольскія ічэйкі Вульскага раёну. Так, Вобадская ічэйка пры колгасе „Чырвоны Штандарт“ добра вразумела ўстаноўку ЦК і задачы сілосаваньня. Калі прадстаўнік РК—таў. Абэльсон—арыентаўваў ічэйку на пабудову адной сілоснай ямы, дык комсамольскі сход пакрыў зарваўшага прадстаўніка і ічэйка слоўамі свайго сакратара—батрака Карашкова Ц.—скачала:—„Мы будзем біцца, каб выканаць заданьне ЦК, і паставіла арганізаваць усю ініцыятыву і энтузіязм комсамольцаў і беспартыйнай моладзі на выкананьне заданьняў ЦК. Зараз ічэйка прыступіла да будаўніцтва сілосных ям.“

Вельмі дрэнна абстаіць справа з засевам сілосных культур. Акруговы палыводсаюз спазьніўся з да-

сылкай у раёны сілосных культур. Шмат на якіх складах ляжаць і зараз сілосныя культуры. Комсамольцы часта стаюць у баку ад засеу палёў сілоснымі культурамі, у выніку чаго ямы, якія будуць выкапаны, могуць застацца пустымі.

Акруговая газета „Чырвоная Полаччына“ ня стала на чале арганізацыі мас за справу сі-



Гора-кіраўнік і галавалі Вульскай комсамольскай арганізацыі т. Акасевіч, які выступае супроць будаўніцтва сілосных ям.

лосаваньня. Час ад часу, і то толькі ў апошні час, даю агульныя артыкулы. Ніякіх масавых мерапрыемстваў і асьвятленьня ходу сілосаваньня па акрузе на старонках газеты не зьявічаецца.

Калі акруговы штаб прасіў рэдакцыю адвесьці яму спецыяльную старонку па сілосаваньню, дык апошняя адмовіла.

А. Усьмінскі.

ЧАС ІДЗЕ, А СЕЛЬСАВЕТ І У ВУС ЯЯ ДЗЬМЕ

На глядзячы на тое, што цэнтральныя ўстановы НКЗ, Белколгасаў далі дырэктывы аб пабудове сілосных ям. Гэта справа ў Стайкаўскім сельсавете (Аршанчына) абстаіць дрэнна.

Сяляне-колгаснікі, ня кажучы ўжо аб індывідуальных гаспадарках нічога ня ведаюць аб сілосе, а ўрашце, плян па засеу сілосных культур у колгасах сельсавету сарваўся. Сельсавет не павлапаціўся правесці гутарак, сходаў сялянства па пытаньню сілосаваньня. Ігрэк.

СІЛОСНЫЯ КУЛЬТУРЫ ЛЯЖАЦЬ НА СКЛАДАХ

(Ад нашага карэспандэнта)

На глядзячы на тое, што раённыя арганізацыі Самахвалявіцкага раёну абвясцілі сабе ўдарнымі па сілосаваньню, зруху ў гэтым напрамку на сёньнешні дзень няма. Сілосныя культуры ляжаць на складах.

Буйнейшыя ічэйкі савгасаў і колгасаў, як Росінская імя Калініна, не зрабілі нічога па сілосаваньню і нават ня ведаюць, што такое сілос. Ёсць ічэйкі, якія прыступілі да канкрэтнай працы. Так, напрыклад, комсамольская ічэйка в. Ясенка наладзіла суботнік і засеяла 1 гектар сілосных культур. У гэтай-жа вёсцы маркуюцца пабудова адной сілоснай ямы прыблізна на 18 тысяч пудоў.

Банштэйн

Абяданкі сарвалі па-сеўны плян

Савгас Вішнеўка, Папяршэскага с-савету, Астрашынска-Гарадоўскага раёну ў асобе свайго загадчыка—Жынеўскай—абяцаў даць комуны „Комсамолец“ трактары для ўзьянцця ўсяго яравога кліну. Вельмі ўрадаваліся камунары будучай дапамогай. Але абяданкі засталіся абяданкамі.

Праз некаторы час савгас ізноў абяцаў ўзьянці трактарамі дзірпан, які комуна сваімі сіламі ня можа ўзьянці. Зноў чакалі, зноў датаварваліся, а трактараў і ня было. Тады камунары падлілі пытаньне на сходзе партыйнай ічэйкі, на якім тав. Жынеўская, яна-ж сакратар партыйнай ічэйкі, абяцала (у трэці раз) даць трактары, але па сёньнешні дзень савгаскіх трактараў на полі няма. У выніку таіх абяданьняў пасеўны плян у комуны поўнасьцю ня выканан.

Стальноў.

Росыт са іся ў сьв-ей сп-асьці

У нашай вёсцы Мачулішча Халопеніцкага р-ну ніякай рэстумачальнай работы сярод сялянства па пытаньню сілосаваньня ня было праведзена. Таксама аб сілосаваньні ня ведаюць і колгаснікі. Такое становішча па ўсім Узаніцкім сельсавете.

На раённым зьлёце колгаснай моладзі пытаньне аб сілосаваньні было сарвана і раённае кіраўніцтва зачыла, што з сілосаваньнем ня спавіцца. Замест гэтага пытаньня наладзілі ў клубе в. Чарынку. Засеу сілосных культур—кукурузы і славашнік у, а таксама вікі з аўсом—на раёне праходзіць нездавальняюча. Плян засеу гэтых культур ня будзе выканан.

Аляксёнак.

НАМ ПІШУЦЬ

Комсамольцы Дукорскай ічэйкі нічога ня робяць каб дапамагчы індывідуальным бядняцкім гаспадаркам засеяць пустуючую зямлю. Многія комсамольцы, замест растлумачэньня індывідуальным гаспадаркам неабходнасьці засеу пустуючай зямлі сілоснымі культурамі, займаюцца балбатай. Г. Ф.



Сакратар іч. ЛКСМБ колгасу „Чырвоны Штандарт“ т. Барашкоў, які паперакор паставы РК ЛКСМБ выконвае заданьні ЦК ЛКСМБ.

Каб выканаць паставу ўсебеларускай канфэрэнцыі ЛКСМБ

аб 25.000 тыражы „ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЕНЫ“

ты павінен сваечасова сам падпісацца на газету і завербаваць свайго таварыша.

Адкрыта падпіска на выданьні

„ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЕНЫ“

на ліпень месяц і да канца году

СТАНОВІШЧА ПАДРЫХОТКІ ЭКАНАМІЧНЫХ КАДРАЎ У БДУ

Ліпеньскі пленум ЦК УсеКП(б), улічыўшы, што эканамічная асвета на мяжа ўсім нашым навучальным і вытворчым устаноўкам, — з усёй рашучасцю і большай шчыльнасцю перадаць сваё паставінае яскравую ўстаноўку, які нам патрэбны спецыялісты ў рэканструкцыйны перыяд нашай народнай гаспадаркі.

Улічваючы ўсё гэта, беларускі Дзяржаўны Універсітэт, на падставе заявак дзяржаўных устаноў БССР, улічыўшы вялізарны запатрабаваны ведамства ў гэтых кадрах эканамічных, паставіў пытанне перад дырэктарскімі ўстановамі аб рэарганізацыі факультэту Права і Гаспадаркі ў два самастойныя факультэты: факультэт Народнае Гаспадаркі і факультэт Саветскага Будавіцтва і Права. Ужо ў першай палове 1929-30 навучальнага года факультэт народнае гаспадаркі часткова перабудавану сваю працу такім чынам, каб у навучальных плянах пачэснае месца занялі дысцыпліны спецыяльныя, тэхнічныя і вытворчыя практыка. Гэтую задану Дэканат амаль што поўнасьцю выканаў і ў працэсе сваёй працы нахату перабудаву і навучальны плян.

У сучасны момант навучальны плян 30-31 году перабудован так, каб, па-першае, тып спецыяліста-эканаміста адпавядаў запатрабаваным народнай гаспадаркі БССР, для гэтага вучэбны плян кожнага аддзялення папярэдня пасылалася ў адпаведную ўстанову для дачынення ўдзелу і, а потым разглядаўся на вытворчай нарадзе пры ўдзеле ўсёго студэнцтва і навуковых працаўнікоў данага аддзялення. Трэба адзначыць, што многія ўстановы як ВСНГБ, часткова Дзяржліян, фінансавыя і коопэрацыйныя ўстановы прынялі недастатковы ўдзел у складанні навучальных плянаў, а гэтым самым факультэт мог ня зусім дасканала і поўна адбыць у сваіх навучальных плянах запатрабаваны даведны данага спецыяліста ў данай вытворчасці.

Гэты недахоп патрэбна будзе выпраўляць у працэсе праходжання студэнтамі вытворчай практыкі.

Факультэт Народнае Гаспадаркі ў сучасны момант падзелен на 5 самастойных аддзяленняў: прамысловае, плянава-статыстычнае, фінансавое, коопэрацыйнае і сельска-гаспадарчае. Кожнае з азначаных аддзяленняў у сваю чаргу падзяляецца на цыклы і ўхілы, у адпаведнасці з тым, які функцыянальна падзяляецца праца ў адпаведных галінах народнае гаспадаркі.

Прамысловае аддзяленне, якое мае мэтай падрыхтоўку эканамічных спецыялістаў для розных галін прамысловасці і для розных галін працы ў межах тэй альбо іншай галіны прамысловасці з курсу падзяляецца на цыклі. Згодна паставінае НКА, цыклі павінны арганізавацца ў 2-х формах: у форме стагала цыклу для тых галін прамысловасці БССР, якія запатрабуюць найбольшую колькасць эканамічных, і ў форме рухомай цыкла для іншых галін прамысловасці, якія запатрабуюць меншую колькасць эканамічных. Такім чынам ажурна стварэнне на прамысловым аддзяленні сталых цыклаў па дрэвапрацоўчай, тэкстыльна-швейнай і хемі-

най прамысловасці і рухомай цыклаў для скурай, металавай, папярэдняй, будавічай і інш. галін прамысловасці. Арганізацыя тако ці іншага з рухомай цыклаў будзе мець месца ў тым выпадках, калі ВСНГ будзе пазвана на неабходнасць падрыхтоўкі эканамічных адпаведных спецыялістаў.

Сельска-гаспадарчае аддзяленне, якое мае мэтай падрыхтоўку спецыялістаў-эканамістаў для розных галін сельскае гаспадаркі, падзяляецца таксама з 1-га курсу на наступныя цыклы: цыкл калгаснага будавіцтва, цыкл савгаснага будавіцтва, цыкл на вытворчых галінах сельска-гаспадарчай коопэрацыі і цыкл крэдытнай сельска-гаспадарчай коопэрацыі. З адзначаных цыклаў першы 2 і астатні звязаныя таксама сталымі што датычыцца цыклаў на вытворчых галінах с.-г. коопэрацыі, то яны будуць арганізаваны па ў той меры, у які запатрабаваны на іх будзе ў кожным выпадку вызначацца Колгасцэнтрам, які аб'яднае ўсе галіны с.-г. коопэрацыі.

Фінансавое аддзяленне, якое ставіць мэтай падрыхтоўку эканамістаў для работы ў органах НКФ, і ў крэдытных устаноўках, падзяляецца з 1-га курсу на цыклі фінансавы і крэдытны. Плянава-стат. статыстычнае аддзяленне, якое мае мэтай падрыхтоўку спецыялістаў для работы ў плянава-статыстычных органах у якасці эканамістаў-статыстыкаў і плянавікоў, а таксама для работы ў іншых галінах народнае гаспадаркі ў якасці плянавікоў і кіроўкоў, падзяляецца на 2 цыклі: Плянава і Статыстычнае.

А таточнае коопэрацыйнае аддзяленне, якое мае мэтай падрыхтоўку эканамістаў для спажывецкай і самагаспадарчай коопэрацыі, падзяляецца ў адпаведнасці з гэтым, на 2 цыклі.

Далейшае паглыбленне спецыялізацыі павінна ісці ў напрамку, пазірэньня вы зей памянёных галінных цыклаў кожнага аддзялення на ўхілы, у адпаведнасці з функцыянальным падзяленнем эканамічнай работы ў тых ці ў іншых устаноўках. Астатняе мае месца не ва ўсіх галінах эканамічнае працы. На гэты час зусім яскрава адзначалася функцыянальна спецыялізацыя ў галіне фінансавай працы, якая рэзка падзяляецца на працу бюджэтна-плянавую (складанне і вызначэнне бюджэту, а таксама і фінансавыя плянаванні) і працу бюджэтно-операцыйную (дзяржаўная і мясцовае прыбыткі). Таксама даволі выразна адзначалася функцыянальная спецыялізацыя ў галіне статыстычнай працы, якая дыферэнцыявалася на статыстычнае аддзяленне прамысловасці і працы сельскае гаспадаркі, абмену і рэзервавання. Можна лічыць даволі аддзеленым і на аддзяленні з зусім стала выражанымі функцыянальнымі асаблівасцямі галіны працы ў спажывецкай коопэрацыі — працу операцыйную і працу арганізацыйна-плянавую.

Што датычыцца іншых галін народ-

нае гаспадаркі — прамысловасці сельскае гаспадаркі, сельска-гаспадарчай коопэрацыі, самагаспадарчай коопэрацыі, крэдытнай і плянавай працы, то хача яны таксама ўключаць у сабе розныя функцыянальныя спецыялізацыі, але размер пазасобнага прадпрыемства ў прамысловасці, у га іне крэдытнай, у плянавых органах раённага і акруговага значэння, а таксама ў акруговых аэбвельных коопэрацыі шчэ настолькі малы, што хутчэй патрабуе эканамістага які меў бы магчымасць перакладацца з адной функцыянальнай галіны працы на другую.

На падставе адзначанага, у навучальных плянах маюць стал адбітак функцыянальна спецыялізацыі толькі на фінансавым цыклі фінансавога аддзялення (ухілы бюджэтна-плянава і бюдж. операцыйны), на Статыстычным цыклі Плянава-Статыстычнага аддзялення (ухілы раммысловай статыстыкі, с.-г. статыстыкі і статыстыкі абмену і рэзервавання). На цыклі спажывецкай коопэрацыі (ухілы арганізацыйна-плянава, операцыйна-тэарэтычны, фінансаво-раўнаважы, што датычыцца да іншых цыклаў і аддзяленняў, то паглыбленая функцыянальная спецыялізацыя дасягаецца тым, што аддзяленні адпаведнае колькасць часу для семінараў па спецыялізацыі, а таксама значная колькасць часу (420 гадзін) в-творчай практыкі. І семінары і в-творчай практыкі ў гэтых адпаведных цыклах даюць функцыянальную спецыялізацыю ў адпаведнасці з тым, якія запатрабаваны будуць прад'яўлены з боку кіруючых органаў (Дзярбанк, Колгасэнтр, Бе сампрамсаэ, і г. д.).

Такім чынам мы маем на прамысловым аддзяленні: цыкл дрэвапрацоўчы (ухілы сроды сярніковай і папярэдняй), хімічна-прамыслова (ухілы арганізацыйна-плянава і тэкстыльна-прамыслова) уключае швейную, а таксама скурай цыкл. А дзельнае фінансавое з цыклом крэдытным і фінансавым, сельска-гаспадарчае-калгаснае і савгаснае будавіцтва, плянава-статыстычнае, коопэрацыйна-спажывецкай каа-эрацыі і сам. прац. коопэрацыі.

Гэтая структура Факультэту па асобных аддзяленнях дае яскравы выраз мэтай устаноўкі кожнае з іх. Такая-ж мэта дасягаецца і тым, што ў агульным складзе навуч. пляну пераважнае месца займаюць дысцыпліны, якія адносяцца непасрэдна да галінавага альбо функцыянальна спецыялізацыі. Напрыклад спецыяльны дысцыпліны мы маем ў працэсе іх асноўнага да іншых дысцыплін прамысловы 50,3 проц., у тым ліку тэхнічных дысцыплін 28,1 проц., эканамічных 22,2 проц. на сел. с.-г. адарчы-58,2 проц. аграрна-ных дысцыплін-28 проц. і эканамічных-30,2 проц. На фінансавым аддзяленні-36,7 проц. на плянава-статыстычным-50 проц., на коопэрацыйным-44 проц.

Гэтыя лічбы гавораць за тое, што навучальныя пляны складзены на падставе паглыблена спецыялізацыі, тэхнічна і аграрна-на на адпаведных аддзяленнях. Азначана з гэтым і проц. ідэалогічных дысцыплін, у параўнанні з мінулым ня толькі ня зменшан, а нават павялічан, пры гэтым трэба дадаць, што агульны лік часу навучання студэнтаў скарачаецца з 4-х да 3-х гадоў, прычым у гэтыя 3-гады ўваходзяць і вытворчай практыка, якая размярковуецца наступным чынам: 45 проц. навучальнага пляну аддзялення для вытворчай практыкі і 55 проц. на тэарэтычна дысцыпліны, акрамя таго вытворчае навучанне ўз'язана з запатрабаваным ведамства, гэта значыць, што студэнт, праходзячы вытворчую практыку на прапрымстве, ня толькі звязваецца з вытворчым выдаткам для прадпрыемства і устаноў, але ён ўдзельнічае ва ўсім вытворчым жыццём устаноў і эканамічна сваё прыбыванне на практыцы павінен апраўдаць.

Трэба адзначыць, што з абсталявання габінэтаў, справа праходзіць марудна з-за неадынавання сродкаў на абсталяванне гэтых габінэтаў, а гэтым самым можна мець удар у выключна навучальнага пляну. Ня зусім адпаведна астаецца справа з навучальнымі кадрамі, асабліва па тэхнічных дысцыплінах і эканаміках, на што патрэбна адпаведным арганізмам звярнуць найбольшую увагу, бо гэта пагражае зрыву выканання навучальных плянаў.

Разгорнуты на факультэце рух ударных брыгад уздымае акадэ. прамысловасці студэнцтва Энтузіям усёй масы студэнцтва і тое, што частка навуковых працаўнікоў факультэту ўступае ў шэрагі Камуністычнае партыі асабліва выканаць навуч. плян поўнасьцю, а гэтым самым падрыхтаваць сябе да прыему новых пластоў студэнцтва на факультэце і выканаць дырэктывы партыі аб падрыхтоўцы спраўдлых чырвоных спецыялістаў.

А. Гурло.

НАРАДА УПАЎНАВАЖАННЫХ „ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЕНИ“

Сяньня, а 7-й гадзіне ўвечары ў памяшканні Выдавецтва „Чырвоная Зьмена“ (Бомсамоўскай, 25) адбылася нарада ўпаўнаважаных газет „Чырвоная Зьмена“ і члэск ЛКСМБ савецкіх устаноў.

На нараду навіны звязіцца ўпаўнаважаныя дзек ДЭТ, Мясбудоўтрэст, Дзяржгандбел, Белкоопсаюз, Нарпін — сталовых, А та-трансарт, Групоком харчаўнікоў, Рэдакцыі газет,

ВСНГБ, Міліцыя, Нарвуязь, ЦСУ Наркамгандаль, Працасветы, Мясшпрацы, Белдзяржкіно, Дзяржтэатр, Абкомтэст, Харчтэст, Колектыву МПРБ, Мен. адд. Белкоопсаюу, НКЮ, Банкаўскіх устаноў, Белжылсаюз.

Лука абавязкова.
РК ЛКСМБ
Рэд. газ. „Чырв. Зьмена“

11 Л ПЕНЯ ЗАВОД „ЭНЭРГІЯ“ ПЕРАХОДЗІЦЬ НА 7-МІ ГАДЗІННЫ РАБОЧИ ДЗЕНЬ

Згодна паставінае ўрадавай камісіі завод „Энэргія“ з 11 ліпеня пераходзіць на 7-гадзінны рабочы дзень. Трэба адзначыць, што на заводзе нікай падрыхтоўчай працы да пераходу ня было праведзена, ня глядзячы на тое, што да 11-га ліпеня засталася зусім мала часу.

Пытаньне аб пераходзе стала на бюро партыйнага колектыву, завкому, але практычна нічога ня зроблена.

Неабодна правесці адпаведную растлумачальную работу з пазасобнымі рабочымі ня толькі ў агул. на заводскім цэхавым маштабе, але і ў індывідуальным парадку.

Таксама трэба адзначыць, што цэхі яшчэ не падрыхтаваны, г. зн. не перабудавалі сваю працу да пераходу на сямігадзінны рабочы дзень.

Пераходзіць на сямігадзінны рабочы дзень, усе гэтыя недахопы трэба знішчыць. Пры актыўным удзеле ўсёй масы працоўных мы здолеем таксама і пры сямігадзінным рабочым дні ня толькі выканаць, але і перавыканаць прафінплян.
Н. Альтман.

3 фото-апаратам на Менску

У Выхадны дзень на спорт. пляцоўцы „ПРОФІНТЭРН“



гульня ў волей-бол.

Галоўмастагтва НК Асьветы БССР

апаўняшае драмгуртні, што ў ліпені месяцы г.г. у Менску арганізуюцца курсы перападрыхтоўкі кіраўнікоў драмгуртоў на 50 асоб.

Райнны Інспэктарыяты асьветы робяць папярэдня адбор кандыдатур, адпаведна разаслана ім паведамленьня.

Драмгуртні, зацікаўлены ў пасылцы свайго найбольш актыўнага члена, павінны прадставіць свае кандыдатуры раённаму інспэктару на разгляд і вырашэньне.

Адобранны Райана кандыдаты, залічаны на курсы, атрымаўшы аб гэтым паведамленьне райінспэктара, павінны к 1 ліпеня г.г. звязіцца ў Менск — Пляц Волі, НК Асьветы — Галоўмастагтва, маючы пры сабе біяліну і пасьцельныя прылады (сяньвік, падушку, коўдру). Навучальнае, інтэрна і харчаваньне забясьпечаны НК Асьветы. Праяздныя выдаткі (туды і назад) за кошт драмгуртної ці Райана.

Паштовая скрынка

Г. Фрыду — „А мы рыхтуемся“, Сушанькаму — „Са-аправерка ў Белдзяржкіно“, Ціхонічу — „Праца комсамольскай чыжыкі на палеамамы заводзе“, Селькору — „Навы вышкі“, Дражыну — „Што гэта паштовае агенцтва, ці канцель бюрократаў“, Білю — „Х-целі і забылі“, Жолуду — „Надта кулягоў“, Шэучыну — „Вакацыі скарываць на культурна-грамадзкую працу ў прыватнасці“, Вяскоўскаму — „Вечэр беларускай культуры“, Эккурсанту — „Наладжвае масавую экскурсію“, П. П. — „Ліст у рэдакцыю“, Вшыну — „Толькі на паперы“, Асе — „Больш увагі трохме ячынкі“, А. Г. — „Конфэ-энц-я ліквідатары непісьменнасці“, Брыгадзіру — „Мясечнік беларускай культуры ў Чарускай раёнраённае ЛКСМБ Ста-абеніцу“, Не араўданы бюрократызм, Віннічову — „Сьвялома правальнае“, Протчыке — „Бел-а-а дзе нашы аб'яданні“, Чарашамым іркам“, Рабінюві — „На абгаварэньне чытачоў“, Работніцу — „Келскі прыклад“, Брыгадзе — „Аутковае фабрыка“, П. М. — „Ліквідацыя непісьменнасці“, Няма с-ра-ы“, Сашы Вяскоўскаму — „Дрэнная бібліятэка“, Чачоту — „Яэйка адстае“, Цалінекаму — „Кал-ж навушніца“, Шумавіду — „Дзе і знамаюцца глумістам“, Іткіну — „Патраб і рашучы пралам“, М. Ж. — „Перабудзіць гультая“, Ш. М. — „Ліквідацыя не працуе“, А. В. — „Пляны і сьвёны плянама“, Кучыцкаму — „Трохмесячкі куль-ур“, Селькору — „Сьняць аб трохмесячніку ня

думаюць“, Ані — „Гань танік“, А. Я. — „Правы ухіл на практыцы“, Галамшт. у. — „Прафінплян ня выканан“, — вышы доп сы друкаваць ня будуць. Яны не абгрунтаваны на канкрэтных фактах.

Лісному — „Ці не кар-рыст гэта“, Паўлюкову — „Заваява-жа трэба выкінуць усіх комсамольцаў на дудчых у колгас“, Ведюшкаму — „Так і засталася“, П. К. — „У балоне абыватэльчыны і мяшчанства“, Нізаўдову — „Зв'язіцца з неманкай“, Бачыўшаму — „Райком комсамоу звязіць увагу“, Селькору К. — „Секратар комсамольскай ячэйкі Дзяржона“, Свайчу — „Трэба звязіць увагу“, Комсамоль-у — „Кулькі элемент — галада комсамо-скай ячэйкі“, Гваздоўскаму — „Прыкладна я-ака КСМБ“, Воку — „Такім ня месца ў комсамоле“, П. П. — „Кя савы вораг у шэрагах ЛКСМБ“, Козыраву — „Каго трэба пачысьціць“, Бобало — „Меліся політычныя прарывы“, Юнкору — „Секратар і э-акі бастуе“, Дуум — „Ші патрэбен ён у комсамоле“, І. Н. — „Вон гэтага з колгасу“, М. У. — „Ачысьціць шэрагі ЛКСМБ“, чачоту — „Райком сапавамы — вышы доп-сы пасланы на расьсяд-дван-не ў адпаведныя органы для пры-не-ця адпаведных чыхат-у

Адказы рэдактар Рэдакцыя

У нядзелю, 22-га чэрвеня

Рабочы Польшкі Клуб імя РОЗЫ ЛЮКСЭМБУРГ

— арганізуе вялікую масавую —

ЭКСКУРСІЮ

ПРАЦОЎНАГА ПОЛЬСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА Г. МЕНСКУ ЗА ГОРАД

ПРАЕЗД ПА ЧЫГУНЦЫ БЯСПЛАТНЫ.

ПРОГРАМА:

1. Сьпэтакль на адкрытай сьцене.
2. Масавыя гульні на сьвежым паветры.
3. Гульні для моладзі і дзяцей.
4. Спортыўнае і страковае спаборніцтва.

Кінавы кіск. | Падаўнікі | Духавы аркестр.
Літарэа. | для плянараў | Буфэт.

На экскурсію запрашаюцца рабочыя-палякі з сям'ямі, працоўная моладзь, павонскія атрады, вучні і бацькі польскіх школ і польская працоўная інтэлігенцыя.

Запісы на экскурсію прымае канцэлярыя Райпольклубу імя Розы Люксэмбург штодзённа ад 10-й да 2-й гадз. дня і ад 6-й да 11 гадз. увечары (можна па телефону — тэл. № 16-65), а таксама польскія школы і фабзавмэсцоўны.

Збор у дзень выезду (22 чэрвеня) а 8-й гадз. раніцы ў Рабэльяклубе. Цягнік адходзіць а 9 гадз.

ОРГАЊЗАЦЫЙНАЯ КАМІСІЯ.